

Партыйнае жыццё

ЯК ПАРТАРГАЊІЗАЦЫЯ АЖЫЦЦЯУЛЯЕ КАНТРОЛЬ НАД ВЫТВОРЧАСЦЮ

Пасля гістарычных рашэнняў XVIII з'езда ВКП(б) партыйнае кантроль над вытворчасцю заняў вядучае месца ў рабоце бюро партыйнай арганізацыі Віцебскай фабрыкі «Сігн індустрыялізацыі».

Перш за ўсё была вылучана няправільная расстаноўка партыйных сіл. У рэцэпты і лентач зусім адсутнічалі камуністы. У даны момант гэтыя ўчасткі ўмацаваны лепшымі людзьмі вытворчасці, звычайна камуністамі. Так, напрыклад, член партыі майстар тав. Пышман, па рэкамендацыі бюро партыйнай арганізацыі, выдучан начальнікам змены бруднага паха. Стаханавка тав. Сцяпанавна, нядаўна прынятая ў кандыдаты партыі, таксама перастаноўлена на адказны пост бригадзіра лент у ватным паху. За апошнія два гады на работу ў якасці бригадзіраў, майстраў, прэмійчыкаў вылучана 10 беспартыйных таварышчай, якія правілі сваю аданасць сацыялістычнай вытворчасці.

Вылучэнне людзей, партарганізацыя выявіла, што выроставанне кадрова, іх выхаванне на сутнасці справы ніхто не займаўся. Асобны таварышы на працягу 8—10 год працавалі на адной пасаде. Між тым, многія з іх вырастаў, насаці арганізатарскі вопыт і могуць справіцца з больш адказнай работай. Так, кандыдат партыі тав. Шапура 8 год працаваў майстрам. Ён вельмі добра справляўся са сваёй работай, але ніхто не думаў аб яго вылучэнні на больш адказную пасаду. Зараз, на прапанову бюро партыйнай арганізацыі, тав. Шапура перастанавіўся на курсы гаспадарчага актыва.

Пытанне аб выроставанні кадрова спецыяльна абмяркоўвалася на бюро партарганізацыі. На прапанову партыйнай арганізацыі ў даны момант пры фабрычным упраўленні арганізавана спецыяльны аддзел падрыхтоўкі кіруючых гаспадарчых кадраў.

Надаўна бюро партарганізацыі заслужа са справядліваму загарачы вытворчасці і старымі фабрыкамі аб ходзе саборніцтва імені Трэціх Сталінскай Паштоўкі. Выдзілася, што асобныя пачы, у прыватнасці брудны, не выконвалі ўзятых на сябе сацыяльна-вытворчых абавязанняў. Бюро партарганізацыі вырашыла правесці мерапрыемствы па ліквідацыі адставання. У якасці іх праведзены адкрыты партыйны сход, на якім камуністы разам з беспартыйным актывам ускрылі вытворчыя непадаўкі. У сучасны момант брудны дзень выконваецца і перавыконваецца свае вытворчыя заданні. У пахах, лентач, бригадах з новай сілай разгарнулася сацыя-

лістычнае саборніцтва. За большасцю гэтых і высокую якасць работы саборніцтва пачы з пахаў, лентач з лентач, участкі з участкам. Таксама значна расшырылася індывідуальнае сацыялістычнае саборніцтва.

Камуністы — важкі саборніцтва. Член партыі уложыць тав. Дзюрабін выконвае норму вытворчых на 200 проц. стаханавка кампанія паха капытаў партый тав. Колышкіна — на 140 проц. і т. д. Добра ўзначаліў сацыялістычнае саборніцтва начальнік змены паха пачіто камуніст тав. Гутман. Яго змена выйшла перадавое месца не толькі ў паху, але і ва ўсёй фабрыцы.

У сучасны момант бюро партыйнай арганізацыі вывучае прычыны пераасхох сыварыны ў закрытым паху. У мінулым годзе гэты пах даваў значную эканомію сыварыны, а за тры месяцы 1939 года мае пераасхох, прыкладна, на 260 тысяч рублёў.

Зараз значна палепшылася сувязь пачы гаспадарнікам і бюро партарганізацыі. Дырэктар фабрыкі, загадчык вытворчасцю, начальнікі пахаў сталі частей хадзіць у бюро партарганізацыі, раіцца па асобных вытворчых пытаннях, інфармаваць аб стані вытворчых работ асобных вытворчых участкаў і т. д.

Намнога палепшылася сувязь партыйнай арганізацыі з беспартыйнымі. Да вырашэння важнейшых вытворчых пытанняў мы сталі частей прыцягваць беспартыйны актыв, лепшых людзей вытворчых участкаў, узарнікіў.

Але ўсё гэта толькі пачатак. На фабрыцы яшчэ ёсць рад вузкіх месцаў, пад ліквідацыю якіх павіна намята прапанава партыйная арганізацыя. Неабходна суарына заняцца палепшаннем культуры-бытавых умоў рабочых, далейшай механізацыі ручных працэсаў, палепшаннем якасці выпускаемай прадукцыі, зніжэннем сабекошту і т. д.

На фабрыцы праводзіцца вядучая партыйная работа па стварэнню болей шчырных партыйных арганізацый. Гэтым мы лічым больш пласным партыйнае кіраўніцтва на кіруючых участках.

На большасці рэалізуючы гістарычны рашэнні XVIII з'езда ВКП(б), партарганізацыя яшчэ лепш ставіць справу спалучэння партыйна з гаспадарчай, дабачаю новых вытворчых перамог.

Н. А. НАГАН, скартатр бюро партарганізацыі швейнай фабрыкі «Сігн індустріялізацыі».



Вядучыя граніца, ВССР, Паранічын-домсольны т. Т. Е. Леонаў (злева) і І. В. Корнін, загарымаўшы дырэктар, які працаваў у працягу года на тэрыторыі ВССР.

АУЛАДАЦЬ ВАЙСКОЙ СПРАВЫ!

Арганізуем масавую праверку абавязальстваў, узятых у сацыялістычным саборніцтве на лепшую пастановку абароннай работы

Дзевяць месяцаў назад прапоўняа рэа-напоснага горада Варшчылаўграда праз газету «Коммунист» звярнуліся да працоўных Саветскай Украіны з заклікам арганізаваць саборніцтва на лепшую пастановку масавай абароннай работы. Іх заклік знайшоў гарачы водгук. Фабрыкі, заводы, калгасы выгнаючай Саветскай Украіны адказалі масавым рухам за аўладанне ваеннай справы.

Выданы пачыны быў падквачан у брацкіх саюзных рэспубліках — Беларусі і Грузіі. Тысячы і тысячы пачыно саветскіх патрыотаў настольна, з большасцю ім заклікам узліся за аўладанне срэдкамі і спосабамі праціўнай абароны, за аўладанне меткай страляб, майстраўсім ваджэннем машын. Саборніцтва актывізава работу масавых абаронных таварышчай, на новую, вышэйшую ступень падняла якасць і размах абароннай работы.

Быць у пастанаванай мабілізацыйнай гонасці, патаганіа павышша свае ваенныя веці, не пшкдуючы сіл малавы абароназдольнасць сваёй матеры-радымы — гэтым жыўць прапоўняа нашай краіны.

Ініцыятары сацыялістычнага саборніцтва на лепшую пастановку абароннай работы — варшылаўградцы — дабіліся вядлікіх поспехаў. Іны падрыхтавалі тысячы знацістаў ПШХА, варшылаўградцы стражкоў, гранатамётчыкаў і майстраў шыткавага бою. Асабіста шытка і масава абаронная работа разгарнулася пасля XVIII з'езда ВКП(б).

На прадпрыемствах Варшылаўграда апрача стражкоў, гранатамётчыкаў і ПШХА гурткі сістэматычна падрыхтоўваюцца групы артылерыстаў, кулямётчыкаў, варшылаўградскіх коннікаў, талпаграфоў, санітароў.

30 красавіка ордэнаносным горад адзначыў слаўную дату сваёй базовай гісторыі. 20 год назад варшылаўградцы пры дапамозе атрапаў шакфротаў ушчэнт разграмілі ўзброеных та зубоў белаваніятаў шкурфротаў. Вой яна выскола крўна-танна Вострай Магілы — яраке сведчанне бясстрашна, мужнасці і палкага патрыятызма луганскіх рабочых.

У памяць аб подвигу бацькоў і братоў варшылаўградцы аб'явілі 30 красавіка школа мае сторапантнўную паспяховасць. Гэта вядучая заслуга Нікалаа Андрэевіча, які ўнуша вядучую любоў да сваёй радзімы малым настаўнікам і чуткія апасіні да дзяцей.

Школа грывае самую цесную сувязь з бацькамі. Настаўнік — чысты гоць у вучняў, ён ведае прычыны адставання дзяцей, раіцца з бацькамі. Не лічыцца са сваім часам, ён вучыць дзяцей індывідуальна. Вучанца Лукамская адставала на матэматыцы, вучань Маркаўціч — па гісторыі. Нікалаа Андрэевіч займаўся з імі асобна, і пачер гэтыя дзеці — вядучыя вучобы. У школе няма другачынікаў, няма непаспяховых.

Прыемяма працаваць з такім настаўнікам, — кажа настаўніца-комсамолка Ніна Баншырава.

Нікалаа Андрэевіч карыстаецца ўсёагульнай паваяга ў калгасніках і настаўніках. Ён — бязэмоцыйны актатар, штодня чытае з калгасніцкага газет, вывучае з імі дэклад таварыша Сталіна на XVIII з'ездзе ВКП(б). Настаўнікі задуку прыходзіць да яго за парадамі, за настаўленіямі па метадцы. Ніна Баншырава расказвае, што яна прапавала ў школе сусеннай вэскі і прыходзіла да Нікалаа Андрэевіча даведана аб яго метадах навучанія дзяцей.

Методыка не можа быць раз і назаўсёды застпійнай формай, — адказвае Нікалаа Андрэевіч. — Састаў вучняў, іх здольнасці падквачаюць метадцы...

Слаўны шлях сельскага педагога прапшоў Нікалаа Андрэевіч. 36 год свайго жыцця ён аддаў школе, аддаў з любоўю і ўсім сэрцам. У яго ёсць многа радасцей. Ён горада расказвае аб сваіх былых вучнях, якія сталі першымі педагогамі, інжынерамі, урачамі, навуковымі работнікамі.

Толькі настаўнік, — кажа ён, — можа зразумець, што гэта за радасць, што імяна ты першым прабудзіў у дзіцяці інтэлекта да ведаў.

Так, Нікалаа Андрэевіч Канцэвіч можа гардзіцца сваімі выхаванцамі, сваім саўчэнь, бларадным, чыстым жыццём саветскага народнага настаўніка. Урадак СССР ён ўзнагароджан ордэнам Леніна.

Н. ГАСМАН, Н. ГІРШЫН, Гомельскі раён.

ВЫСОКАЯ ўзнагарода НАТХНЯЯ СОВЕЦКАЯ НАСТАЎНІЦТВА НА ЯШЧЭ ЛЕПШУЮ РАБОТУ

АПРАЎДАЮ ВЫСОКУЮ ўзнагароду

З пачуццём вялікай радасці і зааараль-нення сусроў я ўказ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб ўзнагароджанні асоба адзначыўшыся настаўнікаў сельска-вядучай частцы; мяне ўзнагародзілі ордэнам Леніна. Няма слоў, каб выказаць узвэчпнасць партыі, ураду і вядучаку Сталіну за большасціўны клопаты аб нас, настаўніках. Высокая апэтка маёй работы натхняе працаваць яшчэ лепш на карысць нашай шчаслівай радзімы.

Я — вядучы настаўнік, у школе бесперапынна працую 37 год. За ўвесь час маёй работы чэсна адносіўся да даручанай справы. Прафесія настаўніка і моцна палюбіў на ўсё жыццё. Але асабістую радасць настаўніцкай дзейнасці адчуў толькі пры саветскай ўладзе, калі нам, настаўнікам, партыя, урад і асабіста таварыш Сталін стварылі ўсе ўмовы для вядучай работы. Зараз я ў школе вяду

першы клас. Усе вучні ў класе вучацца на «добра» і «вядуча». Паджа ўспомінь маё мінулае жыццё, поўнае гора і сьлёз. Вацьні жылі бедна, не было чаго есці, і мяне аддалі батрычыль. Зімой вучыўся, а летам працаваў у багачаў. Выхаванца атрымаў асвету і стаў настаўнікам, але і настаўніку вядучаку пача было жыць у той пралатцы час. Толькі з Вялікім Кастрычнікам я атрымаў светлае радаснае жыццё, у мяне з'явілася новая энергія, я адчуў сапраўднўную радасць працы.

За імянае жыць і працаваць у краіне сацыялізма, за высокую ўзнагароду я поўны ўдзячнасці народу, партыі, вядучаку Сталіну. Сваёй далейшай часнай работай на карысць радзімы я апраўдаю высокую ўзнагароду.

М. М. АЗАРАУ, настаўнік Выдраўскай няпоўнай сярэдняй школы, Чырвонопольскага раёна.

СОВЕЦКІ НАРОД ПАВАЖАЕ СВАІХ НАСТАЎНІКАЎ

Да глібокай душы ўхвалявала мяне вестка аб ўзнагароджанні ордэнам «Прапоўнага Чырвонага Сігна». Не знаходжу слоў, каб выказаць сваю радасць і вялікую ўдзячнасць нашай роднай большасціўнай партыі, саветскаму ўраду, лепшаму аргату настаўніцтва — таварышу Сталіну.

Да рэвалюцыйных добрых школ не будавалі, адпускі мінэрныя срэдка на арганіўную асвету. Дзякучы саветскай ўладзе наша краіна ператварылася ў магутную і культурную. Саветскі народ паважда сваіх настаўнікаў, забяспечвае іх усім для плённай работы.

Настаўнічай я працую 26 год. Не шкдуючы сіл і энергіі, працую на камуні-

стычным выхаваннем саветскіх дзяцей. У маёй практыцы не было вышкдаў, каб вучань ставіўся на другі гол у тым-жа класе. На лекцыю заўбеды прыходжу добра падрыхтаванай, з планам, канспектам. Большы час я аддаю грамадскай рабоце ў школе і калгасе, часта праходжу ў бригадах чыткаў газет.

Партыя і урад апанілі маю работу. Да-лейшай часнай і самааднай работай на карысць сацыялістычнай радзімы я апраўдаю высокую ўзнагароду.

В. Ф. АНДРЭВА, настаўніца Нязнанскай пачатковай школы, Кілівацкага раёна.

ВЯЗМЕЖНАЯ РАДАСЦЬ

Сярод ўзнагароджаных настаўнікаў сэрца поўна ёсць і маё прозвішча. Маё сэрца поўна немыкаючай радасці: аб-нагароджан ордэнам «Знак почета».

Толькі ў нашай вялікай, свабоднай краіне Саветскай Украіны, якая і ўсёй італігенцыі, прадстаўлены шырока магчымасці для іх плённай творчай работы. Аб настаўніках штодзёна каляпаша партыя, урад і асабіста таварыш Сталін. Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб ўзнагароджанні вялікай арміі настаўнікаў — яшчэ адзін доказ бацькоўскіх аднасіўчых клопатаў аб людзях, якія даручана пачэсна і адказна справа народнай асветы.

Я праўнаўча малады настаўнік. Маю 6 год педагогічнага стажу. Але заўбеды ўсім класам стараўся апраўдаць высокую званне саветскага настаўніка. Я гарджуся тым, што Бароўская пачатковая школа, якой я загадваю, лічыцца перадавой школай у нашым Леаніянскім раёне і займае адно з перадавых месцаў срод школ нашай ордэнаноснай ВССР.

Наша школа прыходзіць да вяснаўх іспытаў з добрымі паказальнікамі. Два класы, з якіх адзіны вяду я, а другі — настаўніца Елена Александрэўна Бутакі-мава, маюць сторапантнўную паспяховасць, а ўся школа — 89 проц. паспяховасці.

ШЧАСЛІВАЯ ПАДЗЕЯ

Партыя Леніна—Сталіна, саветскі ўрад выскола апанілі маю скромную работу. Прэзідыум Вярхоўнага Савета Саюза ССР ўзнагародзіў мяне ордэнам «Знак почета». Толькі ў нашай краіне, кіруемай слаўнай партыяй большасціўнай, дае праца авяенна-слаўнай, народнага настаўніка пачыцца па такую небывалую вышчыню. Падзе, ці ў якім іпаш краіне свету настаўніцтва не акружана такімі клопатамі з боку ўрада, як у нас. Нам, саветскім настаўнікам, створаны ўсе ўмовы для плённай творчай работы на камуністычнаму выхаванню дзяцей.

У гэтым годзе спаўняецца 33 годзе маёй педагогічнай дзейнасці. Уся мая настаўніцкая работа працякае ў сельскай школе. І сёння, у такі радасны для мяне дзень, я аглядаю проіжыены шлях. Перада мною ўстае жудаснае мінулае, калі навука была даступна выключна невялікай кучцы людзей — дзелямі прыгатаўнікаў. Дзеці прапоўняа не мелі магчымасці атрымаць элементарныя веда. Настаўнік-ж, вядучы іх у народ, палярэгаўся зьзекам і знявагам з боку папоў, памешчыкаў, царскіх чыноўнікаў.

Усім інакш адчуваю я сёння пачер, пры саветскай ўладзе, калі ў народным школе

прышлі сапраўдныя яе гаспадары—шчаслівым дзеці рабочых і сялян. Першым раптоўна ў саветскай школе быў для мяне сапраўдны ўніверсітэт. Тут я адчуў, што мая праца не ідзе дарэмна, а служыць справе саветскага народа.

За 22 годзе работы ў саветскай школе тысячы вучняў, якіх я вучыў, зараз сталі адгаванымі людзьмі. З іх ліку вучніўшы выпшлі інжынеры, настаўнікі, дырэктары школ, партыйныя работнікі, камандзіры Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

З'яўляючыся дырэктарам Стаўбунскай няпоўнай сярэдняй школы, я аднаасова выкладваю рускую мову ў твух класах. Дзякучы стараным і ўважлівым адносінам да вучняў, я дабіўся 100-процантнай паспяховасці на сваёй драматэ. Не горш абстаіць справа і ў іншых класах. За тры квартал на ўсёй школе мы маем 93 проц. абсалютнай паспяховасці.

У адказ на высокую ўзнагароду я абяцаю аддаць усю сваю энергію, старанні і ведае справе выхавання новага пакалення камуністычнага грамадства.

І. Ф. АФАНАСЕННА, дырэктар Стаўбунскай МСШ, Сявіцка-лаўцкага раёна, Гомельскай вобласці.

ДЗЯКУЮ ПАРТЫІ ЛЕНІНА—СТАЛІНА

Сёння—небывалая ў маім жыцці падзея. З газет я даведалася, што ўрад уладстоў мяне вялікай ўзнагароды — Ордэна «Знак почета». Чытаю ў Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР аб ўзнагароджанні, а сэрца так б'ецца, што здаецца з грудзей вырвецца. Якая радасць! Якое шчасце!

Мой бацька ўсё маладое жыццё пра-батарчыў у памешчыкаў, пакутваючы, каб зарабіць кавалак хлеба. Ён не меў ніякай пананы, ніколі не чуў ласкавага слова.

Новае жыццё прынёс Вялікі Кастрычнік. Пры саветскай ўладзе я скончыла сямігодку і настаўніцкае курсы. 9 год пра-цую ў пачатковай школе. Саветскі на-стаўнік акружан сталінскімі клопатамі.

ЗА НОВЫЯ ПОСПЕХИ

Няма слоў выразіць глібокай пачуцці радзімы і адданасці нашай партыі, ураду і роднаму таварышу Сталіну за тую ўзна-гароду, якой я ўдасгоена.

Іх радасца ўсёадкаляць веліч клопатаў, якімі акружана саветскае настаўніцтва ў нашай краіне! Іх радасца жыць і творчыць у эпоху вялікага Сталіна, у эпоху нябачанага росквіту нашай цудоў-най сацыялістычнай радзімы!

На саветскае настаўніцтва ўскладзена адказная і пачэснае заданне — выхаван-не маладота пакалення ў камуністычным духу, выхаванне свядомых будучынкаў са-цыялізма, бясстрашных і гарачых патры-яўцаў нашай магутнай бацькаўшчыны.

На гэтыя бацькоўскія клопаты мы адказ-ваем нястомнай работай на карысць са-цыялістычнага грамадства.

У маіх класах няма неспяховых, няма адставаных. З пачатку вучэбнага га-да я заўважыла адставанне ў вучобе ад-ной дзяўчынкі. Іх роднаму дзіцяці, а ёй дапамагала, хадзіла на-дом, прасіла маіх стварыць ёй усе ўмовы для вучобы. Гэта дзяўчынца зараз старанна вучыцца і па-спяхае.

Ад усёй душы дзякую партыі, ураду і роднаму Сталіну за высокую ўзнагароду. Прыкладу ўсе сілы, каб яе з чэсцю апраўдаць.

Е. А. АНДРУХОВІЧ, настаўніца Літвянскай пачатковай школы, Уздзенскага раёна.

Гэтае высокае кавер'е я апраўдаю з чэсцю. Я выхавалю іпшо не адзіна дзеся-так актывных будучынкаў нашай светлай будучыні.

А. М. БЫЛІНСКАЯ, настаўніца 1-га класа Мар'яногор-скай НСШ, Лукахвіцкага раёна.

ПЕРАДАВЫЯ КАЛГАСНІКІ ўступаюць У РАДЫ ВКП(б)

ЦЕТРЫКАЎ. Партыя большасціўнай кроўна звязана з прапоўняаі масай. Вакол яе вырастае мільёны перадавых рабочых, сялян, інтэлігенцыі — актывіўных барыбні-тоў за вядучую справу партыі Леніна — Сталіна.

Новы парадка прыёму ў ВКП(б) абля-гае індывідуальны адбор лепшых людзей у рады партыі. Цетрыкаўскім райкамом партыі прынята ў рады ВКП(б) 35 чала-век. У ліку іх: М. Ш. Бердзік — трактар-ыст, ўзнагароджан медалью «За трудо-вое отличие»; Пшэкун Анастасія — звен-

КОМСАМОЛЬСКІЯ АГІТБРИГАДЫ ў КАЛГАСАХ

БЫХАЎ. Райным камітэт комсомолы пэ-кіраваў у сельсоветах раёна 4 агітбрыгады для правядзення палітычнай агітатыі сяр-од рабочых і калгаснікаў. Агітбрыгада-мі ўжо абслужаны Кляцінскі, Лудыцкі, Мавранскі і Глухоскі сельсоветы. У калга-

нява калгаса «Чырвоны партызан» якая дабілася ў 1938 годзе ўражання будыць на 250 гектараў з гектара, ўзнага-роджана медалью «За трудовое отличие»; Строчак — бригадзір калгаса «Пролі-тарск» — бригадзір якая першай скончыла вясковую саўбо; Рудзько Марыя — кал-гасніца-актывістка; Дубавец і Дашевіч — калгаснікі і іпш.

Партыйная арганізацыя прымае ў свае рады перадавых людзей сацыялістычнай сельскай гаспадары, бязмежа аданасці справе сацыялізма. Ф. М. ЧЭРНІН.

САХ ПРАВЕДЗЕНЫ ГУТАРКІ АБ ВЕСАВОЙ СЯЎ-БЕ, РАШЕННАХ XVIII з'езда ВКП(б) і зава-чка падрыхтоўкі да ўсесаюзнай сельска-гаспадарчай вядучаці. Пасля афіцыйнай часткі выконваліся поесі, пляскі, жака-манцы.

Г. ПАУЛАЎ.

ГОД ТАМУ НАЗАД Нікалаа Андрэевіч Кан-цэвіч атрымаў званне народнага на-стаўніка. У той дзень ён прышоў у шко-лу невягчына ўсхваляваным. Думкі будзі-лі ўпаміны даўніх дзён. На вочы нава-разваліся сьлёзы—слёзы немыкаючых рад-дасных пачуццяў. Вучні заўважылі гэткае хваляванне любимага настаўніка.

— Што адраўляе, Нікалаа Андрэевіч? — пытаў іны.

— За доўгія годзе сваёй настаўніцкай дзейнасці ён прывіць дзяліць з дзеньмі і гора і радасць. Таксама і пачер ён раска-ваў дзеньмі, якая вялікая падзея адбылася ў яго жыцці.

— Разумею, дзеткі, — таварыў ён ласкавым бацькаўскім голасам, — атры-маў я званне саветскага народнага настаў-ніка. Гэта вельмі і вельмі вялікая ўзнага-рода для мяне.

У класе ўсе заталі дытапшо. Дзеці сяд-жалі расказ старога, шасцідзесяцігадовага настаўніка.

— Вы, дзеці, шчаслівыя, — прадаўжаў Нікалаа Андрэевіч Канцэвіч. — Вось вы марыце стаць трактарыстамі, арганамі, настаўнікамі, і гэтка дасягнуце. Вам усю-ды адкрыты дарогі ў жыццё, і праз не-калькі год я, стары, сусроўна вы скон-чыўшы вышэйшыя навуцальныя ўста-новы, тэхнікумы, школы. Шчаслівыя вы, бо жыццё ў шчаслівы час і вапа дзя-цінства сагрэта сталінскім сонцам. Мае-дзіццяны годзе былі пшжкімі, беспра-справеднымі, сумнымі. Быў пшжкі мой шлях да настаўніцтва...

Сярод палеў і лясцоў, на беразе ракі Бе-сэдзь прыгатаіла звычайная беларуская вёска Кізы Ветэўскага раёна. Навакол ляджалі пасячаныя неўраджайныя землі. Ма-ладушкі кляны ўраўваіся і невадзікі кава-ладжкі зямлі самі Андрэа Канцэвіча. Не пракаршыць было сам'ю з 7 чалавек з гэтага каваладжкі зямлі, і бацька ішоў прадаваць пшжэганом, а дзеці батрачылі ў куладзі і памешчыкаў.

У Нікалаа была вялікая цята да вучобы і з малых год яго заветнай марай было стаць настаўнікам, протым сельскім на-стаўнікам. Усё жыццё пшжэ, увесь сене жыцця ён бачыў у тым, каб перадаваць ведае такім, як ён, дзелям прапоўняа. Але стаць настаўнікам сыну сельска-бедняка

НАРОДНЫ НАСТАЎНІК

было пшжэтка. Пшжкі перашкоды ляжалі на гэтым шляху. Дзець скончыўшы чаты-рохгадовае сельскую школу, Нікалаа Кан-цэвіч паступіў працаваць батраком да па-мешчыка. Пасля пшжжжга прапоўнага дзя-цін вучыўся сам, чытаў, пшжэ, рыхтаваў-ся стаць настаўнікам. Стары настаўнік сельскай школы зразумевь блараднўную мару хлопчыка і дапамагаў яму вучыцца. Так упорнай самааднай Нікалаа Кан-цэвіч дасягнуў да 25 год звання сельскага настаўніка.

На ўсё жыццё запамінуўся першы дзень настаўніцтва. Асёніні вераснёўскі дзень 1902 года. Ён стаў перад вучнямі—дзень-мі аднаасяляч

ЗВОДКА аб ходзе веснавой сябы ў калгасах па раёнах БССР

НА 5 МАЯ 1939 ГОДА
(у процантах)

ВОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Усяго пашыўнага і пашыўнага тэсту		У тым ліку		
	Калгасных	Будыма	Калгасных	Будыма	
ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ	62,3	84,0	14,6	75,4	64,8
У тым ліку:					
Аршанскі	76,2	104,9	30,6	89,9	88,6
Асвейскі	58,7	74,0	1,7	62,6	29,9
Ваўгуцкі	69,5	102,7	18,6	86,9	48,4
Вешаніцкі	65,6	92,0	4,4	70,6	84,6
Ветрыцкі	67,5	87,1	11,3	89,1	74,9
Віцебскі	60,6	82,3	13,2	75,5	96,7
Вярэб'янскі	60,2	72,3	7,0	59,7	73,6
Дрысенскі	64,9	82,0	1,8	64,9	67,2
Дубровенскі	54,8	70,3	4,2	59,8	75,7
Дзятлаўскі	65,8	89,7	16,3	89,9	83,0
Лёвясінскі	45,0	54,5	0,6	67,3	66,0
Межаўскі	49,0	60,5	9,6	46,0	56,2
Палатскі	55,3	76,6	10,0	51,0	42,2
Росонскі	48,4	69,4	2,2	49,5	46,8
Сенненскі	83,7	87,7	0,5	91,3	67,1
Сіроцінскі	67,2	75,4	8,0	66,6	73,8
Сурожскі	67,7	89,3	13,5	77,5	62,8
Талачынскі	71,7	96,3	18,4	102,0	55,0
Улацкі	73,9	99,7	12,8	86,1	71,1
Чашніцкі	53,1	99,7	60,3	100,0	87,8
ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ	62,3	102,4	46,0	88,3	81,4
У тым ліку:					
Будыслаўскі	59,1	100,1	24,7	88,4	79,9
Веткаўскі	72,2	105,8	61,4	88,1	95,5
Гомельскі	62,6	105,8	65,4	87,7	72,7
Добрушскі	77,9	103,4	93,4	94,3	86,4
Жлобінскі	54,9	106,2	37,7	74,9	72,0
Журавінскі	75,3	106,2	60,6	94,1	82,9
Карынінскі	55,4	100,7	29,2	94,1	65,3
Лоеўскі	64,5	106,9	82,7	98,1	77,0
Рагачоўскі	63,5	103,5	35,8	81,3	76,9
Рэчыцкі	58,4	102,3	34,2	82,4	88,8
Свяціславскі	60,8	103,0	61,1	94,1	90,4
Уваравіцкі	61,6	100,7	36,7	94,2	88,8
Чэрвоўскі	58,3	100,3	49,8	85,6	78,7
Чыравіцкі	59,3	100,4	33,1	88,0	95,6
МАГІЛЁўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ	63,0	90,0	27,2	90,1	63,7
У тым ліку:					
Асіповіцкі	70,3	100,9	32,7	100,3	73,6
Вабруцкі	71,8	102,6	58,1	87,1	63,5
Бялыніцкі	55,2	101,2	49,5	100,1	91,0
Бярэзінскі	64,1	96,4	29,3	85,3	64,7
Быхаўскі	54,4	85,4	35,1	79,9	67,7
Горыцкі	62,3	86,5	3,5	83,4	59,3
Гроднінскі	62,8	91,8	14,5	91,1	57,0
Касцюковіцкі	55,3	94,9	18,0	82,7	60,7
Кіраўскі	75,7	101,3	73,2	101,0	78,9
Клімавіцкі	52,2	90,6	8,0	87,9	79,0
Клічэўскі	44,1	77,9	8,7	84,3	46,1
Курганскі	73,3	101,3	16,9	100,5	80,5
Курганьскі	60,1	99,1	25,5	88,2	67,1
Магілёўскі	63,5	95,8	32,9	97,8	35,7
Менскі	65,0	92,9	12,2	96,0	67,5
Прыпяцкі	76,9	104,0	100,0	100,0	91,0
Хойніцкі	46,1	84,5	4,7	64,0	65,3
Чавускі	62,8	88,1	25,5	83,1	61,5
Чэрвеньскі	50,6	97,0	15,8	97,5	64,6
Чырвонапольскі	53,1	92,8	17,2	71,1	60,2
Шклоўскі	65,5	86,1	10,7	100,0	63,0
МЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ	66,4	83,6	35,9	80,3	61,8
У тым ліку:					
Барысаўскі	66,6	92,6	86,7	85,5	47,0
Вягжаньскі	64,5	98,2	20,9	81,2	59,3
Грэцкі	91,5	102,6	68,8	80,7	97,6
Заслаўскі	61,0	84,8	6,2	63,2	39,3
Копыльскі	70,4	104,1	26,6	100,0	86,1
Круцкі	72,1	96,3	36,8	83,3	66,8
Лагойскі	62,5	88,4	15,8	83,6	61,7
Львясінскі	67,8	100,0	60,9	90,7	62,9
Менскі	58,7	89,8	25,8	89,3	70,2
Пінскаўскі	55,0	85,4	20,1	65,4	63,2
Пухавіцкі	63,9	98,6	32,1	87,9	65,8
Слуцкі	77,7	102,8	61,1	85,3	69,0
Смалявіцкі	68,4	89,2	31,4	75,5	63,7
Руднянскі	68,0	95,7	17,4	72,5	72,0
Старавіжскі	69,2	107,5	63,3	94,0	71,6
Старобінскі	80,5	102,3	80,1	100,0	105,7
Удзельскі	68,0	99,4	21,9	76,8	73,3
Халопеніцкі	67,2	95,5	21,1	71,9	54,9
Чэрвеньскі	53,7	86,0	12,7	78,7	65,0
Чырвонаслабодскі	81,4	102,6	70,4	95,3	87,7
Дзержынскі	59,3	83,5	17,1	73,8	68,1
ПАЛЕСКАЯ ВОБЛАСЦЬ	69,3	106,8	83,7	86,1	85,2
У тым ліку:					
Брагінскі	76,4	107,2	67,6	100,0	94,8
Васілевіцкі	70,8	107,0	87,5	99,0	72,2
Глуцкі	66,1	105,9	60,2	86,6	90,7
Даманьскі	71,1	106,6	94,0	94,2	74,4
Дельскі	63,0	101,1	92,8	93,4	95,0
Жыткавіцкі	76,0	109,5	95,8	100,0	83,4
Камарнскі	80,0	104,6	100,0	89,0	100,0
Каставіцкі	71,3	107,3	100,0	100,0	92,4
Лельчынскі	63,9	121,9	100,0	98,6	79,0
Мазырскі	63,2	109,8	89,9	94,3	71,0
Нарэўлянскі	67,2	107,3	98,7	94,4	113,0
Наршчынскі	68,2	106,7	107,3	93,3	76,5
Пярэцькі	67,1	103,7	100,0	98,0	95,3
Туровскі	67,1	103,7	100,0	100,0	100,0
Хойніцкі	66,3	105,9	71,8	96,2	100,0
Уголя на БССР	64,0	92,9	35,8	82,7	65,8
Была на 30 красавіка 1939 г.	52,2	80,0	22,3	67,7	59,2

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ
НАРКІЗМА БССР.

МТС ВЫКАНАЛА ПЛАН ВЕСНАВЫХ РАБОТ

ПРАПОЙСК. Шырока разгортваючы сацыялістычнае сабарніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігодкі, трактарысты Прапойскай МТС дабіліся значных поспехаў. На 5 мая МТС выканала план веснавых работ, узраўнаўшы ў перавозе на мяккае ворыва 4.149 гектараў. Трактарнымі сямкамі засеяна 674 гектары. Усе работы прыняты з ахвотай на добра і выдатна.

Парышчытва ў сабарніцтвае прымае брыгада Івана Даніленкі, якая трыма трактарамі «ХТЗ» узраўна 357 гектараў. За стаханавскую работу і добрае ўтрыманне машын брыгада атрымала пераходны чырвоны сцяг дырэктры МТС. Усе трактарысты брыгады прэміраваны.

Высока паказаліся далі і іншыя трактарысты МТС. Трактарысты П. Дзісенка і Д. Дзісенка, сабарнічаючы паміж сабой, штодзённа ўзраўналі на 11,5 гектараў пры норме 9 гектараў. Трактарыст Д. Дзісенка з папарнікам Е. Дзісенка за першы веснавой сябы на трактары «ХТЗ» узраўналі 381 гектар.

Зараз трактарны парк МТС пераключыў на падрыхтоўку ранніх палараў.

(БЕЛТА).

ЛІКВІДАВАЦЬ АДСТАВАННЕ

Межаўскі раён — адзін з адстаючых раёнаў рэспублікі па веснавой сябе. Папер, калі ў сярэднім па рэспубліцы план веснавой сябы выканан на 64 проц., у Межаўскім раёне план выканан толькі на 48,9 проц. Асабліва неспрыяны раён адстае па сябе ільну (план выканан на 45 проц.) і па пасадцы бульбы (9,6 проц.).

Як і ва ўсіх раёнах рэспублікі, у Межаўскім раёне перадавых калгасаў, брыгад, звенняў, якія, уключаючыся ў сацыялістычнае сабарніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігодкі, паказваюць узоры барацьбы за тэмпы і якасць веснавой сябы. Аднак у раёне многа адстаючых калгасаў, якім не была аказана своєчасна належная дапамога. Гэтыя калгасы прыступілі да палявых работ неадаржана-накні. Яны, апрача гэтага, не атрымалі дапамогі ад машына-трактарных станцыяў у такім размеры, як яны гэтага чакалі.

Трэба прама сказаць, што МТС раёна да веснавой сябы паархаваліся празна. У Межаўскай МТС — 33 трактары, але адрамантаваны яны нізкакачэсна, і ў выніку 13 трактараў прастайваюць. На 5 мая машына-трактарная станцыя не выканала нават і адной трэці часткі веснавага плана трактарных работ.

Далёка не ўсё добра і ў Межаўскай МТС (дырэктар тав. Бялічэў). Некаторыя трактары вышлі ў поле без плугаў і шпор і зараз прастайваюць на калгасных дварах, як, напрыклад, у калгасе «Шлях Леніна», Кузьмінскага сельсавета.

На ходзе веснавых работ сказанае выключна дрэнная работа пасяна-кантрольнай станцыі, якой загадвае тав. Горынаў. Станцыя веліка зацягнула праверку насеннага матэрыялу. К таму-ж, пашыляючы калгасам аналізы праверкі, мотага набывалі: аналізы насенна адных калгасаў чамусьці пасылаліся ў другія калгасы, што забывалася становіцца з капіцэпнай насеннага матэрыялу.

З калгасаў раёна наступнае нямае сігналаў аб грубейшых парушэннях правілаў агратэхнікі. Напрыклад, у калгасе імені Тэльмана, Межаўскага сельсавета, «Пучылавец», Віраўлянскага сельсавета, і ў раёне іншых праводзяць сябу бавоўных культур у аднавор. Дрэна скарыстоўваюцца сямкамі. З 28 трактарных сямкаў Межаўскай і Межаўскай МТС працуюць толькі 12. Няма ў раёне сапраўднай барацьбы з бракарствам.

У некаторых калгасах веліка дрэнна арганізавана праца калгаснікаў, усё яшчэ не ліквідавана шкодная абязлічкі і ўраўніўка, адсутнічаюць звенні ў палёвых брыгадах. У выніку ў многіх калгасах позна выходзяць на работу, неадаржана загружан рабочы дзень калгаснікаў. Напрыклад, у калгасе «Шлях Леніна», Кузьмінскага сельсавета, «Другая пяцігодка», Пыльнінскага сельсавета, «Новае жыццё», Хвалынскага сельсавета, веліка позна выходзяць на работу. Згорта ўстаноўлена парадку работу треба пачынаць у 6 гадзін раніцы, а фактычна пачынаюць у 10—11 гадзін.

Аб ўсё гэта і ім падобных буйнейшых недахопах велька кіруючыя арганізацыі раёна, велька ў раённым зямельным адзеле і МТС. Аднак, накуль-што ў раёне веліка зрабена, каб ліквідаваць неспрыянае адставанне па веснавой сябе.

У БАРАЦЬБЕ ЗА УРАДЖАЙ

Прынятае партыйнае арганізацыя калгаса «Комунар». Кузьмінскага сельсавета, Прапойскага раёна, яшчэ з восні ідэявала папрыхотыцца да веснавой пасеўнай кампаніі 1939 года. Свочасова была авернута ўвага на расстаноўку рабочай сілы ў брыгадах папрыхотыцца пятавай сілы сельсагаспадарчай інвентара.

Сталыя звенні арганізаваны з восні. Звення да пачату сябы адвіль участкі і заматывалі інвентар. Усіх калгаснікаў свочасова азнамілі з рашэннямі XVIII з'езда ВП(б). У часе палявых работ праводзіліся нарэды звенняў, школы звенняў, на якіх абмяняліся вопытам работ.

Уключаючыся ў сацыялістычнае сабарніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігодкі, калгаснікі асабіста ўвагу звярнулі на якасць палявых работ, на свочасовае выкананне плана сябы. У брыгадах шырока праводзілася паўмасавая работа. У перапынках работы былі арганізаваны чытка газет, у калгасе выпускаліся наспельная газета.

У рэзультат сацыялістычнага сабарніцтва мюлі калгаснікі выконвалі нормы выпрацоўкі на 150—180 проц. Павя Равуцкі ўзраўнаў на 1,2 гектара пры норме 0,5 гектара. Клава Сербова забаранавала 4 гектары пры норме 2 гектары. Прыкладна стаханавскія работы ў калгасе многа.

У дагаворы сацыялістычнага сабарніцтва калгаснікі абавязаліся дабіцца ў гэтым годзе ўраджая зернавых не менш 13 цэнтнераў, ільняваліка 5 цэнтнераў і бульбы 160 цэнтнераў з кожнага гектара. Сябу зернавых калгас закончыць да 1 мая. Пасяна 80 гектараў ячменю і 60 гектараў пшаніцы.

КРАСНАБАЕВА.

ПРАЦУЮЦЬ ВІДАТНА

КАРМА. Трактарысты Кіраўскай МТС, уключаючыся ў сацыялістычнае сабарніцтва імені Тройкі Сталінскай Пяцігодкі, дабіліся бліскучых паказальнікаў у сябай работе. Працуючы на палях калгасаў Вараўбускага сельсавета, яны штодзённа перавыконваюць нормы выпрацоўкі.

Трактарыст В. Аксёнка, які працуе ў калгасе «ХІП Кастрычнік», на калесным трактары «ХТЗ» за начную змену ў 2 разы перавыконвае нормы. Трактарысты т. Чыжыцкі і Таманаў, працуючы на трактары «ХТЗ-НАІШ», штодзённа за змену ўзраўналі на 15—17 гектараў, пры норме ў 7,4. Работа ўсіх трактарыстаў правярана аграномам і прынята з ахвотай на выдатна.

І. КАВАЛЁУ,
П. БОЗІКАУ.

ПЯЦЬ ГОД ЯЎРЭЙСКАЙ АЎТАНОМНАЙ ВОБЛАСЦІ

7 мая 1934 года Прэзідыум ЦКВ СССР прыняў пастанова аб утварэнні Яўрэйскай аўтаномнай вобласці. Дзякуючы настольнаму клопату партыі і ўрада, валаіка Сталіна Яўрэйскі народ, праследуемы і ганімы ў буйнай царскай Расіі, атрымаў сваю свочасную дзяржаўнасць і разам з брацімі народамі нашай краіны будзе сваё шчаслівае жыццё, развівае сваю культуру — нацыянальна на форме, сацыялістычнаму на зместу.

Дзецішча ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі — Яўрэйская аўтаномная вобласць дзясятна значных поспехаў у развіцці прамысловасці, транспарта, сельскай гаспадаркі.

Прамысловасць вобласці — дзяржаўная і кааператывна-прамысловая — вырастае ў 3,5 раза. За гэтыя годны ўступілі ў строй дзесятны прадпрыемстваў: Ланкаўскі швейны завод, абонны завод, Біраканскі іраманы завод, Тунгускі лесазавод, швейная фабрыка, цагельныя заводы, фарны завод, меховая фабрыка і многія іншыя. Прамысловая прадукцыя гэтых прадпрыемстваў мае збыт не толькі ў вобласці, але і па ўсю краі і Саюзу (меха, фанера, ірамэр).

Валіка развіцця атрымала саматужна-прамысловая кааператыва. Колькасць арцельскіх вырастае з 16 у 1934 годзе да 34 у 1938 г. Валода прадукцыя прамысловай кааператывы ў 1938 годзе складала 23.713 тыс. рублёў і навалілася ў параўнанні з 1934 г. на 390 проц.

Мяніцца геаграфія вобласці. На карту занесены новыя калгасны і рабочыя пасёлкі, якія вырастае ў тэмпе. Там, дзе калгасны быў невялікі чыгуначны раз'езд Тіхавіца, вырас новы горад — прамысловы і культурны цэнтр вобласці — Бірабжан. У ім больш ста духнапрачовых дамоў, шырока вулічныя магістралі азгэты ў камень і асфальт. На працягу трэці пяцігодкі горад атрымае сваё водаправод, каналізацыю, будзе закончана будоўніцтва непааэлектрацэнтраў. У гэтым годзе пачне працаваць механізаваны ўра-



Заваліць малачна-тварынай фермы саўгаса І. Круцкай, Менскага прыгараднага сельсавета, М. К. Жыльскі і дачка гэтага-ж саўгаса Я. С. Янукевіч дабіліся высатага ўлоку малака ад усіх кароў фермы. Яны выключна кваліфікаваны на ўдэле па ўсесаюзнай сельсагаспадарчай выстаўцы.

Фота І. С. Шышко. (Фотарэдакцыя ВЕЛТА).

дэят на ўсесаюзную сельсагаспадарчую Выстаўку. Чорнаробчы бойні Ісаак Ройтберг — дзяржэпаша заглядчы МТФ. Высокакваліфікаваны рэзчык швейнай фабрыкі стаханавец Я. Вродскі, які выконвае нормы на 300 проц., раней не меў ніякай спецыяльнасці Прастаўлены трактарыст І. Рас прапавіваў у мстэчку ізвочычкі. Калгаснік Е. Сіянскі атрымаў спецыяльнасць інжынера-механізатара, калгаснік Н. Халфін кіруе машына-тэхнічным аддзелам абзаа, калгаснік А. Вродскі стаў галоўным аграномам вобласці.

За годны другой пяцігодкі выраста сетка школ і культурных устаноў. У 103 школах вобласці (не лічычы чыгуначных школ) адукацыя 13 тыс. дзяцей. Будзец народнай асветы вырас за 4,5 млн. руб. у 1935 годзе да 14,5 млн. руб. у гэтым годзе. Створаны педагагічны, медыцынскі, сельсагаспадарчы і чыгуначны тэхнікумы. Пучына ў акупацыйна новай друкарня, у якой друкуеш руская і яўрэйская абласныя газеты. Выдаецца яўрэйскі журнал «Фаршт».

Ажыццяўляючы ўказанні XVIII з'езда партыі аб абавязковым дзесяцігодным адукацыі ў гарадах і сянтэах — у сельскіх мясцовасцях, мы ўжо ў гэтым годзе будзем сярэдняю школу на 880 месцаў у Бірабжане, сярэдня і пачатковы сярэдня школы ў сельскіх мясцовасцях.

У Бірабжане

